

Х. Плятнер.

Рахунковасць у сялянскіх гаспадарках.

Сельская гаспадарка Беларусі ў большасці сваёй прадстаўлена дробнай сялянскай гаспадаркай. Пытаныні пабудовы сельскае гаспадаркі ў тых дробных формах, у якіх яна зараз знаходзіцца, упіраюцца ў шмат абставін, якія не даюць мажлівасці с.-г. прадпрыемству паширана аднаўляцца ў тых формах, у якіх яна ёсьць. Пытаныне аб перабудове сельскае гаспадаркі ў іншыя формы тым часам упіраецца ў нашу агульную несвядомасць наконт існующых форм, і адносна форм прогрэсіруючых.

Сельская гаспадарка, а тым больш дробная, у сваёй пабудове залежыць ад шмат якіх абставін прыродна-гістарычных (глебы, клімату і інш) і самых рознастайных эканамічных, як надворных, так і ўнутрыгаспадарчых. Уплыў усіх гэтых абставін, як кожнай паасобку, так і іх сава-

купнасці на организацыйны плян гаспадаркі да гэтага часу нам неядом. Вядомы толькі адны дапушчэні, якія можна сабе ўявіць на падставе матэрыялу, які дае статыстыка і агульныя тэорэтычныя разважаныні. Вычытка упływy ўсіх гэткіх умоў так, як вывучаюць гэта, скажам, расылкы воды, жывёлаводы і іншыя дасыледчыкі на падставе пастаўленых на прыхіных кавалках зямлі, ці на пэўным статку жывёлы волытаў, тут немаў ліва. Немажліва таму, што жывую гаспадарку паставіць у штучных абстракціўных нельга, і калі-бі можна было пабудаваць шэраг гаспадарак у штучных розных умовах, то гэта з аднаго боку ўсё-ж былі-бі штучныя гаспадаркі, якіх няма ў жыцці, а з другога боку, гэта права каштавала вельмі дорож.

Рознастайнасць гаспадарчых форм даволі значная ў жыцці, і вывучаюць яе патрэбна толькі там, у самай гушчыні натуральных абстракціў, мадам назіраньня за развіццём організацыйных тыпаў, створаных у розных умовах сялянскай гаспадаркі. Калі гэта так, а інакш і ўявіць са цяжка, то гэта кладзе свой адбитак і на пастаноўку дасыледчае справы організацій гаспадаркі. Тады, калі досьледы па земляробству, жывёлагадоўлі мажліва сабраць каля аднаго якога месца, досьлед па вывучэнні эканомікі, організацыі неабходна раскідаць па ўсёй вывучаючай тэрыторыі кожная гаспадарка, як с.-г. прадпрыемства, магла быць об'ектам вывучэння пастолькі, паколькі яна прадстаўляе з сябе якую-небудзь адміністраціўную сваю пабудову, а інакші быць ня можа, таму што, нідзе ня дазвоў гаспадарак зусім аднолькавы.

Да самага апошняга часу вывучэннем с.-г. вытворчасці, у яе наўгарубых дэталях, цікавіліся вельмі мала. Да рэволюцыі с.-г. статысты больш цікавілася маесціцю с.-г. прадпрыемстваў, іх богаццем, унутры самых прадпрыемстваў яна амаль што не заглядвалася. Подлікам колькасці зямлі, жывёлы амаль што і закончвалася с.-г. статыстыка. Плянавы тады, зараз прымусіў статыстыку заняцца больш дэталёвым вывучэннем, а падлікамі, створаных у сельской гаспадаркі тавараў. Плянавае вядзенне народнае гаспадаркі змушае зьвярнуць увагу с.-г. статыстыкі і падлікамі самую вытворчасць, і ў апошнія 3—4 гады мы бачым, што праз статыстычны ўстановы выконваюцца бюджетныя дасыледаваныні сялянскіх гаспадарак.

Але той адб'ем працы (30—35 гаспадарак па вакрузе), тая дэталёвасць (галоўным чынам прыбыткі і выдаткі прадуктаў і грошай), з якой прадаўцы гэтых досьледаў і методы (галоўным чынам экспладыцыі), якія зьбіраюцца гэтыя матэрыялы, не даюць магчымасці даць адказ на шмат запытаў у сувязі з перабудовай гаспадаркі і з с.-г. палітыкай.

Усе прыблізна ведаюць, што наша сельская гаспадарка мае вялікі збытак працоўнае сілы, знаюць прыблізна, калі гэты збытак больш, чым ўсё адчуваеца. Але мы ня ведаєм велічыню гэтага збыту, ня ведаєм, у якіх з майсцоўсціцей больш гэты збытак, як ня ведаєм, наколькі гэтый збытак ёсьць ува ўсіх гаспадарках, ня ведаєм, адкуль ён паходзіць і ня ведаєм, як і якім мерамі можна яго ліквідаваць. У сувязі з гэтым, дэяльна толькі ведаєм, што збытак гэтых неяк траба ліквідаваць, бо ён слажаў ту частку прыбыткаў гаспадаркі, якай-бі пайшла ў выраб і падыходзіць чылаб яго.

У адносінах да жывёлагадоўлі, напрыклад, мы ведаєм, што ў нас не хапае корму, жывёла малапродукцыйна, реалізацыя яе прадук-

ціць сезонныя харктар, чаму ў гэты час цэнты вельмі зьніжаюцца. Гэтыя цэнты мы больш-менш ведаєм, а вось,—чаму гэта так быве і як гэта працтаць,—на гэтыя пытаныні дэталёва, ня высьветліўшы ўсе організацыйныя асаблівасці структуры гаспадаркі, адказаць вельмі цяжка, а іхто і адважыцца, дык не гарантуваны ад вялікіх ламылак. І на шмат іншых пытаныні, на якія безадкладна патрабуе адказу сучаснае жыццё, на падставе статыстычных матэрыялаў і нават бюджетных, адказаць вельмі менш правільна немажліва, а толькі можна дагадвацца.

Экспладыцыяныя бюджетныя дасыледаваныні сялянскіх гаспадараў, заснованыя на апросе сялян аб усіх тых зъявішчах, якія адбыліся ў гаспадарцы ў іншыя год, ня могуць даць таго, што патрабуе сучаснае жыццё ў іншых шпаркае перабудовы сельскае гаспадаркі.

Лічбы, якія атрымоўваюцца ад такога вывучэння, вельмі няпойўныя, іхні зъявішч зусім прыпадае, проста таму, што на працягу 1-га дня просу ўспомніць ўсё, што адбылося ў гаспадарцы, цяжка. Таксама даволі цяжка сабраць на падставе апросу матэрыялаў з такої падрабязнасцю, якую патрэбна для дэталёвага вывучэння розных галін гаспадаркі. Лічбы пры гэтым атрымоўваюцца недакладныя, таму, што: папершае, цяжка сабраць колькаснае значэнне зъявішчу, якое было $\frac{1}{2}$ —1 год таму назад, падругае, сяляне, якія бачаць дасыледчыка першы раз у вочы, стараюцца прадстаўіць яму гаспадарку ў іншым выглядзе, чым яна ёсьць і, патрэбнае, пры апросе кладзе адбитак і сам дасыледчык, бо часта шмат якія пытаныні, залежнасці ад розных падыходаў дасыледчыка, могуць атрымоўваць колькасныя выражэнныя зусім розныя, а тым больш тады, калі ні дасыледчык, ні селянін адзін аднаму ня вераць.

Усе гэтыя хібы сучаснага, найбольш пашыранага, методу вывучэння організацыйных структур сялянскай гаспадаркі адпадаюць тады, калі звязкі і гаспадарцы сам селянін будзе даваць дабрахвотна і калі яны будуть звязаны на падставе непасрэднай фіксацыі зъявішч, тады, калі яны адбыліся ў самой гаспадарцы.

Алошнія зводзіць вывучэнне організацій сялянскае гаспадаркі да вывучэння раҳунковых записаў па гаспадарцаў самім селянамі.

Да організацыі гэтае працы на месцы павінен у першую чаргу прыступіць той, хто займаецца гэтай пераорганізацыяй,—аграном і селянін. Сумесная праца ў гэтым напрамку агронома і селяніна, калі першы дапасажа саветам і пад'агулівальнем, а другі зарэгіструе на паперы ўсе зъявішчы, што адбыліся у яго гаспадарцы, тады гэта павінна паставіць справу вывучэння організацій гаспадаркі на цвёрдыш ногі. Кожная агронамічная організацыя, якая жыве вядзе працу па пераорганізацыі гаспадаркі і дадае ёй поспеху, гэту справу павінна ўключыць у плян сваіх зъвичайных прац, і перабудову гаспадаркі павінна весьці на падставе дэталёвага вывучэння раҳунковасці організацыйнага пляну гаспадарак, як зъвичайных, сяродніх, так і перадавых, якія могуць быць прыкладам імкненіяў падніжніх гаспадарак.

Буйныя с.-г. прадпрыемствы даўно будуюць свае організацыйныя і вытворчыя пляны на падставе раҳунковасці, розныя краіны і дзяржавы даўно перайшлі на організацыю і сялянскіх гаспадараў на падставе раҳунковасці. Асабліва гэта праца шырока разъярнулася ў Швейцарыі. Адчалі пераходзіць да вывучэння організацыйнага пляну сялянскае гаспадаркі і нашы суседзі. Украіна ўжо за трэх гады пры сумеснай працы

сялян, аграномаў і Наркамзему шырока разгарнула гэту працу. Наладжвае
яе і Польшча і амаль што ўсе іншыя нашы суседзі. Не абыйсьціся без рахун-
ковасьці і нам, і чым хутчэй шырока разгорнецца яна ў межах Беларусі,
тым хутчэй без памылак наша сельская гаспадарка прайдзе да новых,
больш прыбытковых форм гаспадарання.